

ПАДПІСКАИ НА ПАЗЫКУ УМАЦУЕМ МАГУТНАСЦЬ НАШАИ ВЯЛІКАИ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАИ РАДЗІМЫ

ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ БУДЗЕ ЯШЧЭ БОЛЬШ МАГУТНАЙ

Неадкладна пасля перадачы на радыю пастановы аб выпуску пазыкі ў часіках менскага гарнізона адбыўся шматлікі мітынг. Чырвоназарніцы, камандыры і палітработнікі ў сваіх выступленнях горада вітаі гэту пастанову ПВБ і СНК ССР.

Чырвонаармеец Н-скай часці т. Шмідеберг говорыў:

— Я вітаю рапортава ўрада аб выпуску пазыкі ўманаванія абароны. Гэта ёсь скрушуваючы юлар на ворагах, здраднікаў раздзіме, штабных і дывізіях. Наша Чырвоная Армія будзе яшчэ больш магутнай. Атрыманіем на сродкі ад пазыкі тэхнікі мы выкарыстаём на поўную ўзгадненіе улуччы схваткі з ворагам. Я зажыло ўсіх разеніннічных нашай часці падпісанца на новую пазыку.

Маджоні камандыр Н-скай часці т. Арапін говорыў:

— Урад выкананія волі шматлікінага савецкага народу, выпушчэні ў адказ на спробы ворагаў падарыць магутнасць наўнай соцыялістычнай раздзімы пазыкі ўманаванія абароны ССР.

Нам не страшны вораг, і мы ёго ёні-

ІНІЦІЯТАРЫ ПАЗЫКІ ВІТАЮЦЬ ПАСТАНОВУ ЎРАДА

Абмеркаванні рапортава ўлі племуна ВІСПС было рабітага сінім. Сакратар падпісом т. Панкоў падзяліла схолу рабочых менскага вагонарамонтнага завода імя Мяснікова пастанову ўрада аб выпуску пазыкі ўманаванія абароны ССР. Усе 200 рабочых, якія прыступілі ў храмаваніроўчым штуце на ходзе, сустрэлі гэта падзяліненне раздзімым, штумінамі алгудаментамі.

Радасць вільна! Рабочыя чакалі ёсць з віліком непарычнінем. Гэта пазыка — іхня гарадскасць, бо ініцыятары ёсць выпушкі з яўлініем чыгуначнікі! Першыя выступілі старыя рабочыя газда, цінерычныя начальнікі кавалітага шах т. Барскую.

— Мы имеем мажуну Чырвоную Армію. Фантэзіяў бамбікі Тухачевскі, Гамарнік, Уборовіч імкнуліся падарыць яе магутнасць. Але штойні прадлічні! Ми яшчэ больш узмоўні абароназдольнасць нашай краіны, якімі гронімі дэйзікамі на ўманаванія нашай славной Чырвонай Армії. І падпісанца на сваіх месцініх заробак у размеры 450 рублёў.

У сваіх алгудаменсінах прынятай рэзолюцыі

НАРОДЫ ССР і ЧЫРВОНАЯ АРМІЯ НЕРАЗРЫЎНЫ

Рабочыя савецкага гандлю, як і ўсе падпісанцы пазыкі ўрада аб выпуску пазыкі ўманаванія абароны Савета ССР. Тав. Жылінскі на мітынгу заявіў:

— Народы ССР і Чырвоная Армія не раздзімі. Ніхай вораг памітае, што ёсць наш 170-мільны народ — гэта такая армія, якая зінічна з твару зямлі ўсіх, хто памінае паласці на першую ў свеце соцыялістычную дзяржаву.

Рабочыя гандлю самага буйнога ў Беларусі магазіні ўладнішы ўхвалілі рапортава ўрада і тут-же прыступілі да афірмлення падпісані на новую пазыку. Чуара пасля афірміні падпіску 77 рабочыя магазіні, якія падпісаліся на 22 тыс. рублёў.

П. К.

КАПІТАЛІСТЫЧНАЕ АКРУЖЭННЕ І ЯГО РАЗВЕДКІ

Таварын Сталін у дакладзе на Літоўскім Пленуме ЦК ВІСП(б), гаворыў аб палітычнай бласкападнесці, ратызістстве, дабрадушнасці і спенеце некаторых работнікаў, падкроснікі, што савецкія ўлады не памагаюць толькі на айніх штотай частыні свету, што іншыя штотай частыні складаюць узахадніцкія і кампліксныя. Таварын Сталін падверг рэзкай крытыцы тых, што блызкоўт аль капиталістычным акружэнні, «...аде не хочуць узахадніц, што гэта за штуку — капиталістычнае акружэнне». Іншы, гэтакія людзі, забылі, што мы акружаны буржуазнымі краінамі, якія чакаюць толькі выпадку, каб напасці на нашу краіну, і калі не разбіць яе, то вялікім выпадку падарыць яе магутнасць і аслабіць. А многія забываюць гэта, хадзя на працягу ўсёго прайдоўнага 20-гадовага савецкага улады таварын Ленін і Сталін не раз напіраюці на гэтым.

Адгэльчычыся на прыблізеніі 20-гадовыя штотах, мы бачым, як уесь гэты час, у розных формах і відах, акрэпі і тайна, але бесперыядна, капиталістычны свет светр і відае супроты нас барыль.

У гэтым інтэрв'енцыі бы прачучыў насеіл штотых інтерв'енцыйных поўнічнікі, апрачычыся на белагвардзійцаў, даромна прарабуць адвансіі на нашай краіне капиталістычнай партыі. Не вітаў гэта, — тамі штурмуюць супроты нас Польшчу, і тут Савецкай ўлады вышла пераможніцай.

Наставіла паласа прызнаніем Савету айнай дзяяркіў на другой. Палітычныя сілі распынілі гэта, як поўнае прымірэнне капиталістычнага свету з Савецкай ўладай. У сапраўднікі-ж эмізіі толькі метады барацьбы супроты нас, абуменіўшы нашу ўзброўствай магутнасцю. Усім памітаюць выступленні ў розных кантактах нашай краіны іншых краін, якія ўзбраць на нас басмачу, ў рэспублікі Сярэдній Азіі, Балгастане, на Алтай, падзеі хунхузу на Кітайска-Хеслонію чыніць, сілкі на савецкіх фінансовых і т. д. Набегі гэтых банд, арганізаваныя капиталістычнай краінамі, наўсялі вялікую матэрыяльную старту нашай краіне, якія не залучаныя грамацкай вайны. Але яны не пахінулі Савецкай ўлады.

шчым на той тэрыторыі, адкуль ён пасме сунуць сваі свініе рыла ў наш савецкі агарод.

У лагерах Н-скай кавалерыйскай часці ў 18 гадзін 1 ліпеня, як звычайні, сабраліся байны ў разрадзуктараў слуханія вялікія выпуск апошніх паведамленій на радыю. Раптам паведамілі, што ў 18 гадзін 15 минут будзе перадаванія пастановы ўрада аб выпуску пазыкі ўманаванія абароны.

У многіх часціх падпісі ўжо закончылі публічна. Напрыклад, у кіраўніцтве Н-скай кавалерыйскага корпуса ВВО ў 20 гадзін 1 ліпеня 1937 г. палімскай брыгады ахоплені ўсе 100 прац. асабістага складу. Усе падпісаліся на трохтыдніўні заработках.

Разам з усімі краінамі, чырвонаармейцы і камандыры ѹносілі сваі зборнікі на падпісанца на пазыку ўманаванія абароны ССР.

Ал. ШПІТАЛЬНЫ.



Рабочыя і работніцы трыкатажнай фабрыкі «Чырвоны текстильшчын» (Мінск) падпісанца на пазыку ўманаванія абароны ССР. Фото Я. Салавейчыка

НАМ ЖЫЦЬ І ЖЫЦЬ!

Зірнікі наўкруг саба, імківа
Жыцьціе бажыць, кропітай б'.

Нам жыць і жыць. Народ шчаслів
Пра ўзят жыцьці сваіе пасе!

Рабочыя заівікі:
— «Пазыкі абароны зімушчана ў адказ

на гнусныя замыслы фашысціх гаізін,

на сирбах ворагаў і зраднікаў раздзімы

ССР, на адзінкі сіравінныя полосы.

І засіняў Падуночны пояс,

Узіншы ўмысьль чырвоны спас.

Пасе на фабрыках, і ў полі,
І на краінкатах караблях,

І засіняў Падуночны пояс,

Узіншы ўмысьль чырвоны спас.

Уесь сусвет у захадженні:

Што было марфі з веку ў вік,

Як дар, прыношы пакаленіям

Совечкі мужы чалавек!

Пасе на фабрыках, і ў полі,

І на краінкатах караблях,

І засіняў Падуночны пояс,

Узіншы ўмысьль чырвоны спас.

Літвы, якія зінічна з пазыкі

нашай краіны, якія зінічна з пазыкі

НАВЯДЗЕМ ПАРАДАК У НАСЕННЯ ГАСПАДАРЦЫ!

БАРЫСАУ. На сенажані калгаса «ХVІІІ парадак» (Земскі сельсавет) — нарашчы на зеф. Калгасы і калгасы — на ўзорку размісцілі поўнуркам, каб лобрачка начучы, абы чым будзе ісп. гутарка.

Надалі азімаленімі з пастаююю насеяніем зернавых культур слово просіць адразу некалькімі чалавекам.

Говорыца — калгасік Ярош Аляксей.

— Урад з ухваленіем Пленума ЦК ВКП(б) вынес правильную пастаюю, як треба забяспечыць паштовае насеніе зернавых. Гэта правильна, што належна таікія відлікі зернавых гутаркам, што ствараюць гутаваныя працаўнікі ўчасці і піт у калгасах будзе парадак з насенімі ўчасткамі.

Калгасік Гуль Ігнат прывоўшы зыніак, калі на нараду раіса ён склаў Загадзарны калгасу тухле, засенчанае насеніе, якога нельга было выся-
зань. Гуль лічыць, што на складах Загадзарны труда забяспечыць паштовае насеніе.

Далей таго. Гуль ажнае, што ворагі нарою Бенек і інш. шкодзілі сельскай гаспадарцы рэспублікі, зрывалі насенію справу, наносілі страту калгасам. Наша залада — згульшчы славі лікіцаўцаў відлікі шкодніцтва і лебіцаўцаў ўздыму калгасік гаспадаркі.

Правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

ПАШЫРЫЦЬ ЛЕПШЫЯ САРТЫ НАСЕННЯ

Пастаюю СНК СССР, якія ўхвалена Пленумом ЦК ВКП(б), выключнае зімага паштовае паштаваніе ў калгасах і соўгасах пасеву працаванія сартавік насенія зернавых культур. Ад добрых якасці насенія залежыць добры ўраджай.

Ранейшыя паштаванія кіраўніцтва Наркамсілу БССР усімі спосабамі забяспечылі насенію справу. Тому юкіраваніе працаванія сартавік насенія зернавых культур — адна з мер ліквідацыі выкаль-
ніцтва ў сельскай гаспадарцы.

Да гэтага часу з паштаваніем сартавік насенія ў Менскім раіне праведзена сартавік насеніем на плошчы 15.222 гектараў; доля зернавых ў калгасах раіна сартавік насеніем насенію ў селіках і вёсках на 25—30 цэнтнераў з гектара.

У 1936 годзе зімага сібір жытка і пшеницы ў Менскім раіне праведзена сартавік насеніем на плошчы 17.500 гектараў; доля зернавых ў калгасах раіна сартавік насеніем насенію ў 1937 годзе на 60 проц.

Гэта правильна захаваць і зберагчы сартавік насенію і пшеницы, працаваніем, апрацоўшымі сібір з іншымі сартавікі насенію для сібір жытка.

ГАРБАЦЕВІЧ.
Агроном менскага рэйсемадзала,

ПА-ЗА УВАГАЙ РАЁННАГА КІРАҮНІЦТВА

У многіх калгасах Мінскінага сельсавета, Хойніцкага раёна, сеянаўкара падвойдзіць к канцу, а ў калгасе «Іскра Ічыча» да 20 цэнтраў павят на прыступілі да сасьбы. Калгас мае вялікую молачава-
варную ферму — 290 голоў. Есць 70 ко-
ней, многія звячыць і т. д. а ёз забесцічні
кармамі тут не думаюць.

500 гектараў сенажані павінен убрэць калгас. Пры добрых арганізаціях працы комісія на дне можа мінімальніць да 70 каскі, але пікто сур'ёзна арганізація працы не зменіць.

Не лепша становічыца і з сілісаннем. Траба засіласяць 400 тон, а да гэтай рабоі павят не прыступіць.

У калгасе памя барацьбы за ўраджай. Налода пасеву заглушана пустаселем.

Зусім дрэна калгас рыхтуецца да ўборкі ўраджай. Калі паловы калбі не апра-
мантаваны. Яшчэ не падрыхтаваны скла-
скія памяшканія для хавання збожжа.

У калгасе развалена працоўная ды-
спілізія. Сунуць прагулаў на вадце бара-
нчыбы. Стаканаўскі рух у загоне. Некаторых стаканаўшчыя працягаюць пісці. Вельмі слаба пастаўлена палітычна-
масавая рабоча-заштада. Важнейшыя рапашыні партыі і ўраджай не дадоўчылі да калгасікі.

Есць факты раскрыдання калгаснага хада і шкодніцтва. Адтыкальсныя элементы ў часе пасеву выдане на насеніе збожжа прысьвяцілі сабе, і некаторыя ўчасткі астасілі неабсмененымі. На гэтую варожую дзеянісць ніхто не реагаваў.

Старшыня калгаса Валачка П. Бязізін-
чы, праўляў бісклінгасць за ворагаў,
бязізінчыя ўсёсія склаў праўленія.

Аб агламінішчы ў калгасе пісці ў раін-

ке Калініна (Татарскі сельсавет). калгасы «Чырвона партызан» (Налічскі сельсавет), «Чырвона агароднік» (Прыгародны сельсавет), імя Сталіна (Калінскі сельсавет) і ішчышы з пасеву працаванія сартавік насенія зернавых культур. Ад добрых якасці насенія залежыць добры ўраджай.

Ранейшыя паштаванія кіраўніцтва Наркамсілу БССР усімі спосабамі забяспечылі насенію справу. Тому юкіраваніе працаванія сартавік насенія зернавых культур — адна з мер ліквідацыі выкаль-
ніцтва ў сельскай гаспадарцы.

Да гэтага часу з паштаваніем сартавік насенія ў Менскім раіне праведзена сартавік насеніем на плошчы 15.222 гектараў; доля зернавых ў калгасах раіна сартавік насеніем насенію ў 1937 годзе на 60 проц.

Гэта правильна захаваць і зберагчы сартавік насенію і пшеницы, працаваніем, апрацоўшымі сібір з іншымі сартавікі насенію для сібір жытка.

Ф. ЦІЯНО.

Группа выпускнікоў Беларускага політэхнічнага Інстытута. Злева напраў: Пяцруцін Г. Е., Батанік Я. Х., Нікіфорава Е. Н., Рак П. С., Сідоркін М. С. Другі рад: Войтна А. М., Нікольскі В. Н., Шакура С. М., Вусцін Е. М., Каракініч Л. Б. і Рубінчык Я. Н.

Фото Я. Салівачычы.

НОВЫ АТРАД СОВЕЦКИХ ІНЖЫНЕРАУ

29 чэрвеня політэхнічны інстытут Наркамсілу БССР выпусціў новы ат-
ратыўнік прамысловасці ў колыбі 58 чалавек. Прадпрыемствіў нашай рэ-
публики атрымалі 23 электрыкі і 35 тарфянікі і гідротехнікі.

Характэрны пасыпкі склад ви-
пускнікоў: беларус — 57 проц., яў-
рэз — 31 проц., рускі — 7 проц. і
ішчышы — 5 проц. На пастаўнікі: 18 чле-
най і каліністата партыі і 11 члені-
каў палітэхнічнага інстытута.

Задзіні таго, што на складах Загадзарны труда забяспечыць паштовае насеніе, пасеву працаванія сартавік насенію зернавых культур, але якія аўтакамісіі на-
западзе ўзялі альбікован на друк.

Некаторымі тасаваніямі пасеву працаванія сартавік насенію зернавых культур, але якія аўтакамісіі на-
западзе ўзялі альбікован на друк.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

Гэта правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

Гэта правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

Гэта правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

Гэта правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

Гэта правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

Гэта правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

Гэта правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

Н. ГЛУХ.

Гэта правильны севазарот — відлік справа мы калгаса, — говорыца калгасік Васілевіч Мікола, — Як будзе альбікован на друк проект узяўшыні правильных севазаротаў, мы ўважімі яго абліковуем і ўзясем сваё збуўгай.

Гутарка інш. малі. Калгасік хваліў згутаванія зімага жытка «святка», зразовы пішчані «люстэранс-062» — гэтых гутавак высеванія ў калгасе на неўзяд-
ной даўноў. Гуль ўраджай вышай мяшчовага насенія.

<p

